



Flashcardo.com

我們希望這些可列印的閃卡對您有所幫助。若想找到更多閃卡產品，請前往我們的網站 www.flashcardo.com/tc。在 Flashcardo.com 上，我們提供線上閃卡、間隔重複閃卡、影片閃卡以及更多資源。所有資源皆免費，並可供世界各地的學習者使用。

版權與授權說明

本 PDF 受版權法保護，所有權利均被保留。您可以自由與任何人分享此 PDF，然而，您不得販售此 PDF 或其內容。如有任何問題，請前往 www.flashcardo.com/tc 與我們聯繫。謝謝！

免責聲明

本 PDF 係「依現狀」提供，不附帶任何明示或暗示的保證，包括但不限於適銷性、特定用途之適用性及不侵權之保證。在任何情況下，作者或版權持有人均不對因本 PDF 或其使用或其他相關事宜而引起的任何索賠、損害或其他責任承擔責任，無論該責任屬於契約、侵權或其他法律行為。

版權 © 2025 Flashcardo.com. 保留所有權利

我

я
я - ja

你

ты
ты - ty

他

ён
ён - jon

她

яна
яна - janá

它

яно
яно - janó

我們

мы
мы - my

你們

вы
вы - vy

他們

яны
яны - janý

什麼

што
што - što

誰

хто
хто - chto

哪裡

дзе
дзе - dzie

為什麼

чаму
чаму - čamú

怎樣

як
як - jak

哪一個

які
які - jakí

什麼時候

калі
калі - kalí

然後

тады
тады - tadý

如果

калі
калі - kalí

真的

сапраўды
сапраўды - sapraŭdý

但是

але
алé - alié

因為

таму што
тамú што - tamú što

不

не
не - nie

這個

гэты
гэты - héty

我需要這個

Мне гэта трэба
Мне гэта трэба - Mnie héta tréba

這個多少錢?

Колькі гэта каштуе?
Колькі гэта каштуе? - Kólki héta kaštúje?

那個

той
той - toj

全部

усе
усé - usié

或者

або
абó - abó

和

і
і - i

知道

ведаць
вэдаць - viédać

我知道

Я ведаю
Я вэдаю - Ja viédaju

我不知道

Я не ведаю
Я не вэдаю - Ja nie viédaju

想

думаць
дўмаць - dúmać

來

прыходзіць
прыходзіць - prychódzić

放

пакласці
паклáсці - paklásci

拿

браць
бра́ць - bráć

找到

знайсці
знайсці - znajsci

聽

слухаць
слўхаць - slúchać

工作
動詞

працаваць
працава́ць - pracavać

說

гаварыць
гавары́ць - havarýć

給

даваць
давáць - daváć

喜歡

падабацца
падаба́цца - padabáccsa

幫助

дапамагаць
дапамага́ць - daramaháć

愛
動詞

кахаць
кахáць - kacháć

打電話

званіць
звані́ць - zvaníč

等

чакаць
чакáць - čakáć

我喜歡你

Ты мне падабаешся
Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia

我不喜歡這個

Мне гэта не падабаецца
Мне ѓэта не падаба́ецца - Mnie héta nie padabájecca

你愛我嗎?

Ты мяне кахаеш?
Ты мяне каха́еш? - Ty mianié kacháješ?

我愛你

Я цябе кахаю

Я цябэ кахаю - ja ciabié kacháju

0

нуль

нуль - nulí

1

адзін

адзін - adzín

2

два

два - dva

3

тры

тры - try

4

чатыры

чатыры - čatýry

5

пяць

пяць - piac

6

шэсць

шэсць - šesć

7

сем

сем - siem

8

восем

восем - vósiem

9

дзевяць

дзевяць - dziéviać

10

дзесяць

дзесяць - dziésiać

11

адзінаццаць
адзінаццаць - adzináccaś

12

дванаццаць
дванаццаць - dvanáccaś

13

трынаццаць
трынаццаць - trynáccaś

14

чатырнаццаць
чатырнаццаць - čatyrnáccaś

15

пятнаццаць
пятнаццаць - piatnáccaś

16

шаснаццаць
шаснаццаць - šasnáccaś

17

сямнаццаць
сямнаццаць - siamnáccaś

18

васямнаццаць
васямнаццаць - vasiamnáccaś

19

дзевятнаццаць
дзевятнаццаць - dzieviatnáccaś

20

дваццаць
дваццаць - dváccaś

新

новы
новы - nóvy

舊

стары
стары - starý

少

мала
мáла - mála

多

шмат
шмат - šmat

多少

колькі?
кóлькі? - kólki?

幾個

колькі?
кóлькі? - kólki?

錯

няправільны
няпáравільны - niaprávilny

對

правільны
пáравільны - právilny

壞

дрэнны
дрéнны - drénny

好

добры
дóбры - dóbry

高興

шчаслівы
шчаслiвы - ščaslívy

短

кароткі
карóткі - karótki

長

доўгі
дóўгі - dóvhi

小

маленькі
малéнькі - maliéńki

大

вялікі
вялікі - vialíki

那裡

там
там - tam

這裡

тут
тут - tut

右

правы
правы - právy

左

левы
лёвы - liévy

漂亮

прыгожы
прыгожы - pryhóžy

年輕

малады
малады - maladý

老

стары
стары - starý

你好

прывітанне
прывітанне - pryvitánnie

待會兒見

убачымся
убачымся - ubáčymsia

好的

добра
добра - dóbra

保重

беражы сябе
беражы сябе - bieražý siabé

不用擔心

не хвалюйся
не хвалю́йся - nie chwaliújsia

當然

канешне
кане́шне - kaniéšnie

您好

добры дзень
до́бры дзень - dóbry dzień

嗨

вітаю
віта́ю - vitáju

拜拜

пакуль
паку́ль - rakuí

再見

да пабачэння
да пабачэ́ння - da pabačénnia

不好意思

даруйце
дару́йце - darújcie

對不起

выбачай
выбача́й - vybačáj

謝謝

дзякуй
дзя́куй - dziákuj

請

калі ласка
калі ла́ска - kalí láska

我要這個

Я хачу гэта
Я хачу́ гэта - ja chačú héta

現在

цяпер
цяпе́р - ciapiér

下午

M
поўдзень
poŭdzeń - róŭdzień

上午

F
ра́ніца
rániца - rániśa

夜晚

F
но́ч
noč - poč

早晨

F
ра́ніца
rániца - rániśa

晚上

M
вечар
véčar - viéčar

中午

M
дзень
dzeń - dzień

午夜

F
поўнач
poŭnač - róŭnač

小時

F
гадзі́на
gadzińa - hadzińa

分鐘

F
хвілі́на
hvilína - chvilína

秒

F
секунда
sekúnda - siekúnda

天

M
дзень
dzeń - dzień

星期

M
ты́дзень
týdzeń - týdzień

月

M
месяц
méсяц - miésiac

年

M
год
год - hod

時間

M
час
час - čas

日期

F
дата
dáta - dáta

前天

пазаўчора
пазаўчо́ра - paзаўčóra

昨天

учора
учо́ра - ucóra

今天

сёння
се́ння - siónnia

明天

заўтра
заў́тра - záŭtra

后天

паслязаўтра
паслязаў́тра - pasliazáŭtra

星期一

M
панядзелак
панядзе́лак - paniadziéłak

星期二

M
аўторак
аўто́рак - aŭtórak

星期三

F
серада
серада́ - sieradá

星期四

М
чацвер
чацвѣр - čacviér

星期五

Ф
пятніца
п'ятніца - piátnica

星期六

Ф
субота
субџта - subóta

星期天

Ф
нядзеля
нядзѣля - niadziélia

明天星期六

Заўтра субота
Зáўтра субџта - Záŭtra subóta

生活

Н
жыццѣ
жыццѣ - žyssió

女人

Ф
жанчына
жанчына - žančyna

男人

М
чалавек
чалавѣк - čalaviék

愛
名詞

Н
каханне
кахáнне - kachánnie

男朋友

М
хлопец
хлџпец - chlǒpiec

女朋友

Ф
сяброўка
сябрџка - siabróŭka

朋友

М
сябар
сябар - siábar

吻

M
пацалунак
пацалунак - pacalúnak

交媾

M
сэкс
сэкс - seks

兒童

N
дзіця
дзіця - dziciá

嬰幼兒

N
дзіцятка
дзіцятка - dziciátka

女孩

F
дзяўчынка
дзяўчынка - dziaŭčynka

男孩

M
хлопчык
хлопчык - chlórčuk

媽媽

F
мама
мама - máma

爸爸

M
тата
тата - táta

母親

F
маці
маці - máci

父親

M
бацька
бацька - bácka

父母

PL
бацькі
бацькі - baćki

兒子

M
сын
сын - syn

女兒

F
дачка
дачка - dačka

妹妹

F
малодшая сястра
малодшая сястра - malódšaja
siastrá

弟弟

M
малодшы брат
малодшы брат - malódšy brat

姐姐

F
старэйшая сястра
старэйшая сястра - staréjšaja
siastrá

哥哥

M
старэйшы брат
старэйшы брат - staréjšy brat

站

стаяць
стаяць - stajác

坐

сядзець
сядзець - siadziéc

躺

ляжаць
ляжаць - liažác

關
門

зачыніць
зачыніць - začynić

開
門

адчыніць
адчыніць - adčynić

輸

прайграць
прайграць - prajhrác

贏

перамагаць
перамагаць - pieramahác

死

паміраць
паміраць - pamirác

活

жыць
жыць - žýć

開
燈

уключыць
уклучыць - uklíučýć

關
燈

выключыць
выключыць - výklučýć

殺

забіваць
забіваць - zabívác

受傷
動詞

параніць
параніць - paráníć

摸

кранаць
кранаць - kranác

看

глядзець
глядзець - hliadzić

喝

піць
піць - ríc

吃

есці
есці - jésci

走路

хадзіць
хадзіць - chadzić

見面

сустракаць
сустракаць - sustrakác

賭

рабіць стаўку
рабіць стаўку - rabić stáŭku

接吻

цалаваць
цалаваць - calavác

跟著

прытрымлівацца
прытрымлівацца - prytrymlivacca

結婚

ажаніцца
ажаніцца - ažanıcca

回答

адказваць
адказваць - adkázvać

問

пытаць
пытаць - pytác

問題

N
пытанне
пытанне - pytánnie

公司

F
кампанія
кампанія - kampánija

商業

M
бізнес
бізнес - bízniec

工作
名詞

F
праца
праца - práca

錢

PL
грошы
грошы - hróŝy

電話

M
тэлефон
тэлефон - teliefón

辦公室

М
офіс
ófic - ófis

醫生

М
урач
uráč - uráč

醫院

Ғ
бальніца
bálníca - bálníca

護士

Ғ
медсястра
medsiastrá - miedsiastrá

警察
人

М
паліцэйскі
palicéjski - palicéjski

總統

М
прэзідэнт
prezident - prezident

白

белы
bély - biély

黑

чорны
čorny - čorny

紅

чырвоны
čyrvóny - čyrvóny

藍

сіні
síni - síni

綠

зялёны
zialóny - zialóny

黃

жоўты
žóŭty - žóŭty

慢

павольны
павольны - pavólny

快

хуткі
хуткі - chútki

好笑

смешны
смешны - smiéšny

不公

несправядлівы
несправядлівы - niespraviadlívny

公平

справядлівы
справядлівы - spraviadlívny

難

складаны
складаны - skladány

容易

просты
просты - prósty

這個很難

Гэта складана
Гэта складана - Héta skladána

富有

багаты
багаты - baháty

窮

бедны
бедны - biédny

強壯

моцны
моцны - mócny

虛弱

слабы
слабы - sláby

安全

бяспечны
бяспэчны - biaspiéchny

累

стомлены
стóмлены - stómlieny

驕傲

горды
góрды - hórdy

飽

сыты
сы́ты - sýty

生病

хворы
хво́ры - chvóry

健康
形容詞

здаровы
здаро́вы - zdaróvy

生氣

злы
злы - zly

低

нізкі
ні́зкі - nízki

高
東西

высокі
высо́кі - vysóki

直

прамы
прамы́ - pramý

每個

кожны
ко́жны - kóžny

總是

заўсёды
заўсе́ды - zaŭsiódy

其實

насамрэч
насáмрэч - nasámreč

再次

зноў
зноў - znoŭ

已經

ужо
ужó - užó

更少

менш
менш - mienš

最

самы
сáмы - sámŭ

更

больш
бóльш - bóľš

我要多一點

Я хачу больш
Я хачú больш - Ja chačú boľš

沒有一個

ніхто
ніхтó - nichtó

非常

вельмі
вэльмі - viéľmi

動物

живёліна
жывёліна - žuvióľina

豬

свіння
свіннá - svinníá

牛

карова
карóва - karóva

馬

M

КОНЬ

конь - koň

狗

M

сабака

саба́ка - sabáka

羊

F

авечка

аве́чка - avieč́ka

猴子

F

малпа

ма́лпа - málpa

貓

M

КОТ

ко́т - kot

熊

M

мядзведзь

мядзве́дзь - miadzviédź

雞

F

курыца

ку́рыца - kúryca

鴨

F

качка

ка́чка - káčka

蝴蝶

M

матыль

маты́ль - matyí

蜜蜂

F

пчала

пча́ла - pčalá

魚

動物

F

рыба

ры́ба - rýba

蜘蛛

M

павук

паву́к - pavúk

蛇

З
ЗМЯЯ
змяя - zmiajá

外

ЗВОНКУ
звóнку - zvónku

内

унутры
унутры́ - unutrý

遠

далёка
далёка - dalióka

近

блізка
блізка - blízka

下

пад
пад - pad

上

над
над - nad

旁邊

побач
пóбач - róbač

前

пярэдні
пярэдні - piarédni

后

задні
за́дні - zádni

甜

салодкі
салóдкі - salódkı

酸

кіслы
кі́слы - kısıly

奇怪

дзіўны
дзіўны - dziŭny

軟

мяккі
мяккі - miákki

硬

цвёрды
цвёрды - cviórды

可愛

мілы
мілы - míly

笨

дурны
дурны - durný

瘋狂

шалёны
шалёны - šalióny

忙

заняты
заняты - zaniáty

高人

высокі
высокі - vysóki

矮

нізкі
нізкі - nízki

擔心

занепакоены
занепакоены - zaniepakójeny

吃驚

здзіўлены
здзіўлены - zdziŭlieny

酷

круты
круты - krutý

乖

добра выхаваны
dóbra vychavány

邪惡

злы
злы - zly

聰明

разумны
разумны - razúmny

冷

халодны
халодны - chalódny

熱

гарачы
гарачы - harácsy

頭

F
галава
галава - halavá

鼻子

M
нос
нос - nos

頭髮

PL
валасы
валасы - valasý

嘴

M
рот
рот - rot

耳朵

N
вуха
вўха - vўcha

眼睛

N
вока
вóка - vóka

手

F
рука
рукá - ruká

腳

F
ступня
ступня́ - stupniá

心臟

N
сэрца
сэ́рца - sérsa

大腦

M
мозг
мозг - mozh

拉

цягнуць
цягну́ць - siahnúć

推

штурхаць
штúрхаць - štúrchać

按

націскаць
націска́ць - naciskáć

打

біць
бі́ць - bíć

接

лавіць
лаві́ць - lavíć

戰鬥

біцца
бі́цца - bícca

扔

кідаць
кі́даць - kídać

跑

бегчы
бэ́гчы - biéhčy

讀

чытаць
чыта́ць - čytáć

寫

пісаць
піса́ць - піса́ць

修

правіць
пра́віць - пра́віць

數

лічыць
лічы́ць - лі́чыць

剪

рэзаць
рэза́ць - ре́заць

賣

прадаваць
прадава́ць - прадава́ць

買

купляць
купля́ць - купля́ць

買單

плаціць
плаці́ць - плаці́ць

學習

вучыцца
вучы́цца - ву́чыцца

做夢

марыць
ма́рыць - ма́рыць

睡覺

спаць
спа́ць - спа́ць

玩

гуляць
гуля́ць - гулі́аць

慶祝

святкаваць
святкава́ць - sviatkaváць

休息

адпачываць
адпачыва́ць - adpačyváć

享受

атрымліваць асалоду
атры́мліваць асало́ду - atrýmlivać
asalódu

打掃

чысціць
чы́сціць - čýscić

學校

F
школа
шко́ла - škóla

房屋

M
дом
дом - dom

門

PL
дзверы
дзвэ́ры - dzviéry

丈夫

M
муж
муж - muž

妻子

F
жонка
жо́нка - žónka

婚禮

N
вяселле
вясе́лле - viasiéllie

人

M
чалавек
чалавэ́к - čalaviék

汽車

M
аўтамабіль
аўтамабі́ль - aŭtamabíl

家

M
дом
дом - dom

城市

М
горад
górad - hórad

數字

Ғ
лічба
líčba - líčba

21

дваццаць адзін
dváccać adzín - dváccać adzín

22

дваццаць два
dváccać dva - dváccać dva

26

дваццаць шэсць
dváccać šesć - dváccać šesć

30

трыццаць
tryccać - tryccać

31

трыццаць адзін
tryccać adzín - tryccać adzín

33

трыццаць тры
tryccać try - tryccać try

37

трыццаць сем
tryccać siem - tryccać siem

40

сорак
sórak - sórak

41

сорак адзін
sórak adzín - sórak adzín

44

сорак чатыры
sórak čatýry - sórak čatýry

48

сорак восем
sórak wósiem

50

пяцьдзясят
пяцьдзясят - pięćdziesiąt

51

пяцьдзясят адзін
пяцьдзясят адзін - pięćdziesiąt
adzin

55

пяцьдзясят пяць
пяцьдзясят пяць - pięćdziesiąt
piac

59

пяцьдзясят дзевяць
пяцьдзясят дзевяць - pięćdziesiąt
dziewięć

60

шэсцьдзясят
шэсцьдзясят - sześćdziesiąt

61

шэсцьдзясят адзін
шэсцьдзясят адзін - sześćdziesiąt
adzin

62

шэсцьдзясят два
шэсцьдзясят два - sześćdziesiąt
dwa

66

шэсцьдзясят шэсць
шэсцьдзясят шэсць - sześćdziesiąt
šesć

70

семдзесят
сэмдзесят - siemdziesiąt

71

семдзесят адзін
сэмдзесят адзін - siemdziesiąt
adzin

73

семдзесят тры
сэмдзесят тры - siemdziesiąt
try

77

семдзесят сем
сэмдзесят сем - siémdziesiat siem

80

восемдзесят
вóсемдзесят - vósiemdziesiat

81

восемдзесят адзін
вóсемдзесят адзін - vósiemdziesiat
adzín

84

восемдзесят чатыры
вóсемдзесят чатыры -
vósiemdziesiat čatýry

88

восемдзесят восем
вóсемдзесят вóсем - vósiemdziesiat
vósiem

90

дзевяноста
дзевяно́ста - dzievianósta

91

дзевяноста адзін
дзевяно́ста адзін - dzievianósta
adzín

95

дзевяноста пяць
дзевяно́ста пяць - dzievianósta piac

99

дзевяноста дзевяць
дзевяно́ста дзэ́вяць - dzievianósta
dziéviać

100

СТО
сто - sto

1000

адна тысяча
адна́ ты́сяча - adná týsiača

10.000

дзесяць тысяч
дзэ́сяць ты́сяч - dziésiać týsiač

100.000

СТО ТЫСЯЧ
сто тЫсяч - sto tÝsiač

1.000.000

адзін мільён
адзін мільён - adzín miljón

我的狗

мой сабака
мой саба́ка - moj sabáka

你的貓

ТВОЙ КОТ
твой кот - tvoj kot

她的裙子

яе сукенка
яё сукénка - jajé sukiénka

他的車

яго машына
яго машы́на - jahó mašýna

它的球

яго мяч
яго мяч - jahó miač

我們的家

наш дом
наш дом - naš dom

你們的隊

ваша каманда
ва́ша камáнда - váša kamánda

他們的公司

іх кампанія
іх кампа́нія - ich kampánija

每個人

усе
усé - usié

一起

разам
ра́зам - rázam

其他

іншае
іншае - ínšaje

沒關係

не важна
не ва́жна - nie vážna

干杯

ваша здароўе
ва́ша здаро́ўе - váša zdaróŭje

放鬆

расслабся
рассла́бся - rasslábsia

我同意

я згодзен
я зго́дзен - ja zhódzien

歡迎

вітаем
віта́ем - vítájem

不用謝

не хвалюйся
не хвали́йся - nie chvaliújsia

向右轉

павярні направа
павярні напра́ва - paviarní napráva

向左轉

павярні налева
павярні нале́ва - paviarní naliéva

直走

ідзі прама
ідзі пра́ма - idzí práma

跟我來

Хадзем са мной
Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj

雞蛋

**N
яйка**
я́йка - jájka

奶酪

М
сыр
сыр - syr

牛奶

Н
малако
малако - malakó

魚
食物

Ғ
рыба
рыба - rýba

肉

Н
мяса
мяса - miása

蔬菜

Ғ
гародніна
гародніна - haródnina

水果

Ғ
садавіна
садавіна - sadavína

骨頭
食物

Ғ
костка
костка - kóstka

油

М
алей
алей - aliéj

面包

М
хлеб
хлеб - chlieb

糖

М
цукар
цукар - cúkar

巧克力

М
шакалад
шакалад - šakalád

糖果

Ғ
цукерка
цукерка - cukiérka

蛋糕

M
торт
торт - tort

飲料

M
напой
напой - napój

水

F
вада
вада - voda

蘇打水

F
газіроўка
газіроўка - haziróuka

咖啡

F
кава
кава - káva

茶

F
гарбата
гарбата - harbáta

啤酒

N
піва
піва - píva

葡萄酒

N
віно
віно - vinó

沙拉

F
салата
салата - saláta

湯

M
суп
суп - sup

甜點

M
дэсерт
дэсерт - desiért

早餐

M
сняданак
сняданак - sniadának

午餐

М
абед
абéд - abíéd

晚餐

Ф
вячэра
вячэ́ра - viačéra

比薩

Ф
піца
пі́ца - píca

公共汽車

М
аўтобус
аўто́бус - aŭtóbús

火車

М
цягнік
цягні́к - ciahník

火車站

Ф
чыгуначная станцыя
чыгу́начная ста́нцыя - čyhúnačnaja stáncyja

公交車站

М
аўтобусны прыпынак
аўто́бусны прыпы́нак - aŭtóbúsny prypýnak

飛機

М
самалёт
самале́т - samaliót

船

М
карабель
карабе́ль - karabiél

卡車

М
грузавік
грузаві́к - hruzavík

自行車
單車

М
ровар
ро́вар - róvar

摩托車

М
матацыкл
матацы́кл - matacýkl

出租車

N
таксі
таксі - taksí

紅綠燈

M
святлафор
святлафор - sviatlafór

停車場

F
аўтастаянка
аўтастаянка - aŭtastajánka

道路

F
дарога
дарога - daróha

衣服

N
адзенне
адзенне - adziénnie

鞋

M
абутак
абутак - abútak

大衣

N
паліто
паліто - palitó

毛衣

M
швэдар
швэдар - švédar

襯衫

F
кашуля
кашуля - kašúlia

夾克

F
куртка
куртка - kúrtka

西裝

M
касцюм
касцюм - kasciúm

褲子

PL
штаны
штаны - štaný

連衣裙

F
сукенка
сукénка - sukiénka

T恤

F
футболка
футбóлка - futbólka

襪子

F
шкарпэтка
шкарпéтка - škarpétka

胸罩

M
бюстгальтар
бюстгáлтар - biustháltar

內褲

PL
трусы
трусы́ - trusý

眼鏡

PL
акуляры
акуля́ры - akuliáry

手提包

F
сумачка
сúмачка - súmačka

皮夾

M
гаманец
гаманéц - hamaniéc

錢包

M
кашалёк
кашалёк - kašaliók

戒指

M
пярсцёнак
пярсцё́нак - piarsciónak

帽子

M
капялюш
капялю́ш - kapialiúš

手表

M
гадзіннік
гадзі́ннік - hadzínnik

口袋

Ғ
кішэнь
кішэнь - kišěń

你叫什麼名字?

Як цябе завуць?
Як цябэ завуць? - Jak ciabié zavúć?

我叫大衛

Мяне завуць Дэвід
Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć
Dévid

我今年二十二歲

Мне дваццаць два гады
Мне дваццаць два гады - Mnie
dváccać dva hadý

你好嗎?

Як маешся?
Як маешся? - Jak máješsia?

你還好嗎?

Ты ў парадку?
Ты ў парадку? - Ты ў parádku?

洗手間在哪裡?

Дзе туалет?
Дзе туалёт? - DZie tualiét?

我好想你

Я сумую па табе
Я сумую па табэ - Ja sumúju pa
tabié

春天

Ғ
вясна
вясна́ - viasná

夏天

Н
лета
лёта - liéta

秋天

Ғ
восень
вóсень - vósień

冬天

Ғ
зіма
зіма́ - zimá

一月

М
студзень
студзень - stúdzień

二月

М
люты
люты - liúty

三月

М
сакавік
сакавік - sakavík

四月

М
красавік
красавік - krasavík

五月

М
май
май - maj

六月

М
чэрвень
чэрвень - červień

七月

М
ліпень
ліпень - lípień

八月

М
жнівень
жнівень - žnívień

九月

М
верасень
véрасень - viérasień

十月

М
кастрычнік
кастрычнік - kastrýčnik

十一月

М
лістапад
лістапад - listapád

十二月

М
снежань
снёжань - sniéžań

購物

PL
пакупкі
пакўпкі - rakúpki

賬單

M
рахунак
рахўнак - rachúnak

市場

M
рынак
рынак - rýnak

超市

M
супермаркет
супермáркeт - supiermárkiet

建筑

M
будынак
будынак - budýnak

公寓

F
кватэра
кватэра - kvatéra

大學

M
універсітэт
універсітэт - univiersitét

農場

F
ферма
фэ́рма - fiérma

教堂

F
царква
царквá - carkvá

餐廳

M
рэстаран
рэстарán - restarán

酒吧

M
бар
бар - bar

健身房

F
трэнажорная зала
трэнажóрная зáла - trenażórnaja zála

公園

M
парк
парк - park

廁所

M
туалет
туалёт - tualiét

地圖

F
карта
káрта - kárta

救護車

F
хуткая дапамога
хúтка́я дапамо́га - chútkaia
dapa móha

警察
隊

F
паліцыя
палі́цыя - palícyja

槍

M
пісталет
піста́лёт - pistaliét

消防隊

PL
пажарныя
пажа́рныя - pażárnyja

國家

F
краіна
краі́на - kraína

郊區

M
прыгарад
пры́гарад - prýharad

村庄

F
вёска
вёска - víóska

健康
名詞

N
здароўе
зда́роўе - zdaróŭje

藥

F
медыцына
меды́цына - miedycýna

意外

F
аварыя
авáрыя - aváryja

患者

M
пaцyeнт
пaцyeнт - pacыjéнт

手術

F
aпepaция
aпepaция - aпepaция

藥片

F
таблетка
таблётка - tabliétka

發燒

F
гapачкa
гapачкa - haráčka

感冒

F
пpастудa
пpастúда - prastúda

傷口

F
paнa
pána - gána

預約

M
пpыём
пpыём - ppyjóm

咳嗽

M
кашaль
káшaль - kášaľ

脖子

F
шыя
шыя - šýja

屁股

F
дупa
дúпа - dúpa

肩膀

N
плячo
плячó - pliačó

膝蓋

N
калена
калёна - kaliéna

腿

F
нага
нага́ - nahá

胳膊

F
рука
рукá - ruká

肚子

M
живот
жыво́т - žyvót

胸

PL
грудзі
гру́дзі - hrúdzi

背

F
спіна
спі́на - spína

牙

M
зуб
зуб - zub

舌頭

M
язык
язы́к - jazúk

嘴唇

F
губа
губá - hubá

手指

M
палец
па́лец - rálies

腳趾

M
палец нагі
па́лец нагі́ - rálies nahí

胃

M
страўнік
страўні́к - stráŭnik

肺

N
лёгкае
лёгкае - lióhkaје

肝

F
печань
печань - riéčaiń

神經

M
нерв
нерв - nierv

腎

F
нырка
нырка - nýrka

腸

M
кішэчнік
кішэчнік - kišéčnik

顏色

M
колер
колер - kólier

橙

аранжавы
аранжавы - aránžavy

灰
顏色

шэры
шэры - šégy

棕

карычневы
карычневы - karýčnievy

粉紅

ружовы
ружовы - ružóvy

無聊

нудны
нудны - núdny

重

цяжкі
цяжкі - ciážki

輕

лёгкі
лёгкі - lióhki

寂寞

самотны
самóтны - samótny

餓

галодны
галóдны - halódnny

渴

які хоча піць
які хóча піць - jakí chóča pić

難過

сумны
сúмны - súmny

陡

круты
круты - krutý

平

плоскі
плóскі - plóski

圓
形容詞

круглы
крúглы - krúhly

角
形容詞

квадратны
квадрáтны - kvadrátny

窄

вузкі
вúзкі - vúzki

寬

шырокі
шырóкі - šyróki

深
水

глыбокі
глыбóкі - hlybóki

淺
水

мелкі
méłki - miélki

巨大

велізарны
velízárny - vielizárny

北

поўнач
póŭnach - róŭnač

東

усход
usxód - uschód

南

поўдзень
póŭdzень - róŭdzień

西

заход
záxad - záchad

臟

брудны
brúdny - brúdný

干淨

чысты
čýsty - čýsty

滿

поўны
póŭny - róŭny

空

пусты
пусты́ - pustý

貴

дарагі
daraгі́ - darahí

便宜

танны
танны́ - tánný

深
顏色

цёмны
цёмны - сіомны

淺
顏色

светлы
свётлы - sviétly

性感

сэксуальны
сэксуальны - seksuálny

懶

лянівы
лянівы - lianívy

勇敢

смелы
смéлы - smiély

大方

шчодры
шчóдры - ščódry

帥

прыгожы
прыгóжы - pryhóžy

丑

брыдкі
бры́дкі - brýdki

傻

дурны
дурны - durný

友好

прыязны
прыя́зны - pryjázny

有罪

вінаваты
вінава́ты - vinaváty

盲

сляпы
сляпы́ - sliapý

喝醉

п'яны
п'яны - p'jány

濕

мокры
мокры - mókry

干

сухі
сухі - suchí

暖

цёплы
цёплы - cióply

吵

гучны
гучны - húčny

安靜

ціхі
ціхі - cíchi

無聲

бясшумны
бясшумны - biasšúmny

廚房

Ф
кухня
кўхня - kúchnia

浴室

Ф
ванная
вáнная - vánnaja

客廳

Ф
гасцёўня
гасцёўня - hascióŭnia

臥室

Ф
спальня
спáльня - spráľnia

花園

М
сад
сад - sad

車庫

М
гараж
garáž - haráž

牆

F
сцяна
сцяна - scianá

地下室

М
падвал
падвэл - padvál

衛生間

М
туалет
туалёт - tualíét

樓梯

F
лесвіца
лэсвіца - líésvica

屋頂

М
дах
дах - dach

窗

N
акно
акно́ - aknó

刀

М
нож
нож - pož

茶杯

М
кубак
ку́бак - kúbak

玻璃杯

F
шклянка
шкля́нка - škliánka

盤子

F
талерка
талэ́рка - taliérka

杯子

F
шклянка
шкля́нка - škliánka

垃圾桶

M
смеццэвы бак
сме́ццэвы бак - smiécscievu bak

碗

F
міска
мі́ска - miska

電視機

M
тэлевізар
тэ́левізар - telievizar

書桌

M
пісьмовы стол
пісьмо́вы стол - piśmóvu stol

床

M
ложак
ло́жак - lóžak

鏡子

N
люстэрка
лю́стэ́рка - liustérka

淋浴

M
душ
душ - duš

沙發

F
канапа
кана́па - kanápa

照片

F
карціна
карці́на - karcína

鐘

M
гадзіннік
гадзі́ннік - hadzínnik

桌子

M
стол
сто́л - stol

椅子

N
крэсла
крэ́сла - krésła

水池

М
басейн
басейн - basiéjn

門鈴

М
званок
званок - zvanók

鄰居

М
сусед
сусед - susiéd

失敗

пацярпець няўдачу
пацярпець няўдачу - paciarpieć
niaŭdáciu

選

выбіраць
выбіраць - vybirać

射擊

страляць
страляць - straliác

投票

галасаваць
галасаваць - halasavác

掉

падаць
падаць - pádać

防禦

абараняць
абараняць - abaraniác

攻擊

атакаваць
атакаваць - atakavác

偷

красці
красці - krásći

燃燒

гарэць
гарэць - haréc

搶救

ратаваць
ратава́ць - rataváć

抽煙

паліць
палі́ць - palíc

飛

лятаць
лята́ць - liatác

搬

несці
не́сці - niésci

吐痰

пляваць
плява́ць - pliaváć

踢

біць
бі́ць - bíć

咬

кусаць
куса́ць - kusać

呼吸

дыхаць
ды́хаць - dýchać

聞

нюхаць
ню́хаць - niúchać

哭

плакаць
пла́каць - plákać

唱

спяваць
спява́ць - spiaváć

微笑

усміхацца
усміха́цца - usmichácca

笑

смяяцца
смяяцца - smiājцца

長大

расці
расці - rascí

縮小

сціскацца
сціскацца - sciskáцца

吵架

спрачацца
спрачацца - spráčцца

威脅

пагражаць
пагражаць - pahražác

分享

дзяліць
дзяліць - dzialić

喂

карміць
карміць - karmić

隱藏

хаваць
хаваць - chavác

警告

папярэджваць
папярэджваць - papierédžvať

游泳
動詞

плаваць
плаваць - plávać

跳

скакаць
скакаць - skakác

卷

каціць
каціць - kacíc

抬起

паднімаць
паднімаць - padnimać

挖

капаць
капаць - karác

復制

капіяваць
капіяваць - kopijavác

送貨

дастаўляць
дастаўляць - dastavliác

找

шукаць
шукаць - šukác

練習

практыкаваць
практыкаваць - praktykavác

旅游

падарожнічаць
падарожнічаць - padarozničać

畫

фарбаваць
фарбаваць - farbavác

洗澡

прымаць душ
прымаць душ - prymác duš

開
鎖

адкрываць
адкрываць - adkryvác

鎖

замыкаць
замыкаць - zamykác

洗

мыць
мыць - mýć

祈禱

маліцца
маліцца - malícca

做飯

гатаваць
гатаваць - hataváć

書

кніга
кніга - kníha

圖書館

бібліятэка
бібліятэка - biblijátéka

家庭作業

дамашняя работа
дамашняя рабóта - damášniaja rabóta

考試

экзамен
экзáмен - egzámien

課

урок
уро́к - urók

科學

навука
навúка - navúka

歷史

гісторыя
гісто́рыя - históryja

美術

мастацтва
мастáцтва - mastáctva

英語

англійская мова
англійская мо́ва - anhlíjskaja móva

法語

французская мова
францу́зская мо́ва - francúzskaja móva

鋼筆

F
ручка
rúčka - rúčka

鉛筆

M
аловак
alóvak - alóvak

3%

тры працэнты
тры працэнты - try pracénty

第一

першы
pérшы - piéršy

第二

другі
druhí - druhí

第三

трэці
tréci - tréci

第四

чацвёрты
časviórty - časviórty

結果

M
вынік
výnik - výnik

平方

M
квадрат
kvadrát - kvadrát

圓
名詞

M
круг
kruh - kruh

面積

F
плошча
plóšča - plóšča

研究

N
даследаванне
dasliédavannie - dasliédavannie

學位

F
ступень
ступень - stupień

學士

M
бакалаўр
бакалаўр - bakalaur

碩士

M
магістр
магістр - magister

$x < y$

x менш за y
x менш за y - x mienś za y

$x > y$

x больш за y
x больш за y - x bóľś za y

壓力

M
стрэс
стрэс - stres

保險

F
страхоўка
страхоўка - strachówka

員工

M
персанал
персанал - piersanál

部門

M
аддзел
аддзел - addziél

工資

M
заробак
заробак - zaróbak

地址

M
адрас
адрас - ádras

信

M
ліст
ліст - list

船長

М
капітан
капітан - kapitán

偵探

М
дэтэктыў
дэтэктыў - detektýŭ

飛行員

М
лётчык
лётчык - liótčyk

教授

М
прафесар
прафэсар - prafiésar

老師

М
настаўнік
настаўнік - nastáŭnik

律師

М
юрыст
юрыст - jurýst

秘書

Ф
сакратарка
сакратárка - sakratárka

助理

М
памочнік
памóчник - pamóčnik

法官

М
суддзя
суддзя - suddziá

主任

М
дырэктар
дырэктар - dyréktar

經理

М
менеджар
мэнеджар - miéniedžar

廚師

М
кухар
кúхар - kúchar

出租車司機

М
таксіст
таксіст - taksíst

公交車司機

М
кіроўца аўтобуса
кіроўца аўтобуса - kiróŭca aŭtóbusa

罪犯

М
злачынец
злачынец - zlačýniec

模特

Ғ
мадэль
мадэль - madél

藝術家

М
мастак
мастак - masták

電話號碼

М
нумар тэлефона
нумар тэлефона - númer teliefóna

信號

М
сігнал
сігнал - sihnál

應用程式

М
дадатак
дадатак - dadátak

聊天

М
чат
чат - čat

文件

М
файл
файл - fajl

網頁地址

М
url
url - url

電子郵件地址

М
адрес электронной почты
адрес электронной почты - ádras
elektrónnaj póšty

網站

M
сайт
сайт - sajt

電子郵件

F
электронная пошта
електронная пошта - eilektrónnaja
róšta

手機

M
мабільны тэлефон
мабільны тэлефон - mabílny
teliefón

法律

M
закон
закон - zakón

監獄

F
турма
турма - turmá

証據

M
доказ
доказ - dókaz

罰款

M
штраф
штраф - štraf

証人

M/F
сведка
сведка - sviédka

法庭

M
суд
суд - sud

簽名

M
подпис
пóдпис - ródpis

損失

F
страта
стрáта - stráta

利潤

M
прибыток
прыбытак - prybýtak

客戶

М
клієнт
клієнт - klijént

金額

F
сума
сума - súma

信用卡

F
кредытная картка
кредытная картка - kredýtnaja kártka

密碼

М
пароль
пароль - paról

自動取款機

М
банкамат
банкамат - bankamát

游泳池
比賽

М
басейн
басейн - basiéjn

電源

F
енергія
енергія - eniérhija

相機

F
камера
камера - kámiera

收音機

N
радыё
радыё - rádyjo

禮物

М
падарунак
падарунак - padarúnak

瓶子

F
бутэлька
бутэлька - butéľka

包
買東西

М
пакет
пакёт - pakiét

鑰匙

М
ключ
ключ - kľuč

娃娃

Ғ
лялька
лялька - liálka

天使

М
анёл
анёл - aniól

梳子

Ғ
расческа
расческа - rasčeska

牙膏

Ғ
зубная паста
зубная паста - zubnája pásta

牙刷

Ғ
зубная щотка
зубная щотка - zubnája ščotka

洗發水

М
шампунь
шампунь - šampún

面霜
身體

М
крем
крем - krem

紙巾

Ғ
сурвэтка
сурвэтка - survétka

口紅

Ғ
памада
памáда - pamáda

電視

Н
ТВ
ТВ - TV

電影院

Н
кіно
кінó - kinó

新聞

PL
навіны
navíny - navínyu

座位

N
месца
mésca - miésca

電影票

M
білет
bílét - biliét

電影屏幕

M
экран
ekrán - ekrán

音樂

F
музыка
múzyka - múzyka

舞台

F
сцэна
scéna - scéna

觀眾

F
аўдыторыя
aŭdytórya - aŭdytóryja

油畫

M
жывапіс
žývapís - žývapís

笑話

M
жарт
žart - žart

文章

M
артыкул
artýkul - artýkul

報紙

F
газета
gazéta - haziéta

雜誌

M
часопіс
časópís - časópís

廣告

F
рэклама
рэкла́ма - rekláma

自然

F
прырода
прыро́да - pryródá

灰
名詞

M
попел
по́пел - rópiel

火

M
агонь
аго́нь - ahóń

鑽石

M
алмаз
алма́з - almáz

月亮

M
Месяц
Ме́сяц - Miésiac

地球

F
Зямля
Зямля́ - Ziamliá

太陽

N
Сонца
Со́нца - Sónca

星星

F
зорка
зо́рка - zórka

行星

F
планета
плане́та - planiéta

宇宙

M
сусвет
сусве́т - susviét

海岸

M
бераг
бе́раг - biérah

湖

N
возера
вóзера - vóziера

森林

M
лес
лес - lies

沙漠

F
пустыня
пусты́ня - pustýnia

山丘

M
пагорак
пагóрак - pahórak

岩石

F
скала
скалá - skalá

河流

F
рака
ракá - raká

山谷

F
даліна
далі́на - dalína

山

F
гара
гарá - hará

島

M
востраў
вóстраў - vóstraŭ

大洋

M
акіян
акія́н - akiján

海洋

N
мора
мо́ра - móra

天氣

N
надвор'е
надво́р'е - nadvór'je

冰

M
лёд
лёд - lód

雪

M
снег
снег - snieħ

風暴

M
шторм
шторм - štorm

雨
名詞

M
дождж
дождж - doždž

風

M
вецер
вецер - viécier

植物

F
расліна
расліна - raslína

樹

N
дрэва
дрэва - dréva

草

F
трава
травá - travá

玫瑰

F
ружа
рúжа - rúža

花

F
кветка
квётка - kviétka

氣體

M
газ
газ - haz

金屬

M
метал
метál - mietál

金

N
золата
зólата - zólata

銀

N
срэбра
срэбра - srébra

白銀比黃金便宜

Срэбра таннейшае за золата
Срэбра таннейшае за зólата -
Srébra tanniejšaje za zólata

黃金比白銀貴

Золата даражэйшае за срэбра
Зólата даражэйшае за срэбра -
Zólata daražejšaje za srébra

假期

M
адпачынак
адпачынак - adpačýnak

成員

M
член
член - člen

酒店

M
гатэль
гатэль - hatél

海灘

M
пляж
пляж - pliaž

客人

M
ГОСЦЬ
госць - hość

生日

M
дзень нараджэння
дзень нараджэння - dzień
naradźennia

聖誕節

PL
Каляды
Каляды - Kaliády

元旦

M
Новы год
Нóвы год - Nóvy hod

復活節

M
Вялікдзень
Вялікдзень - Vialíkdzień

叔叔

M
дзядзька
дзядзька - dziadźka

阿姨

F
цётка
цётка - ciotka

祖母

F
бабуля
бабуля - babúlia

祖父

M
дзядуля
дзядуля - dziadúlia

外祖母

F
бабуля
бабуля - babúlia

外祖父

M
дзядуля
дзядуля - dziadúlia

死亡

F
смерць
смерць - smierć

墳墓

F
магіла
магіла - mahíla

離婚

M
развод
развод - razvód

新娘

F
нявеста
нявэста - niaviésta

新郎

M
жаніх
жаніх - žaních

101

СТО АДЗІН
сто адзін - sto adzín

105

СТО ПЯЦЬ
сто пяць - sto piać

110

СТО ДЗЕСЯЦЬ
сто дзэсяць - sto dziésiać

151

СТО ПЯЦЬДЗЯСЯТ АДЗІН
сто пяцьдзясят адзін - sto
piaćdziasiat adzín

200

ДЗВЕСЦЕ
дзвэсце - dzviéscie

202

ДЗВЕСЦЕ ДВА
дзвэсце два - dzviéscie dva

206

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬ
дзвэсце шэсць - dzviéscie šesć

220

ДЗВЕСЦЕ ДВАЦЦАЦЬ
дзвэсце дваццаць - dzviéscie
dváccać

262

ДЗВЕСЦЕ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ ДВА
дзвэсце шэсцьдзясят два -
dzviéscie šesćdziasiat dva

300

ТРЫСТА
трыста - trýsta

303

ТРЫСТА ТРЫ
трыста тры - trýsta try

307

ТРЫСТА СЕМ
трыста сем - trýsta siem

330

трыста трыццаць
трыста трыццаць - trýsta trýccać

373

трыста семдзесят тры
трыста сёмдзесят тры - trýsta siémdziesiat try

400

чатырыста
чатырыста - čatýrysta

404

чатырыста чатыры
чатырыста чатыры - čatýrysta čatýry

408

чатырыста восем
чатырыста вóсем - čatýrysta vósiem

440

чатырыста сорак
чатырыста sóрак - čatýrysta sórak

484

чатырыста восемдзесят чатыры
чатырыста вóсемдзесят чатыры - čatýrysta vósiemdziesiat čatýry

500

пяцьсот
пяцьсót - piaćsót

505

пяцьсот пяць
пяцьсót пяць - piaćsót piac

509

пяцьсот дзевяць
пяцьсót дзéвяць - piaćsót dziéviać

550

пяцьсот пяцьдзясят
пяцьсót пяцьдзясът - piaćsót piaćdziasiat

595

пяцьсот дзевяноста пяць
пяцьсót дзевяноста пяць - piaćsót dzievianósta piac

600

ШЭСЦЬСОТ
шэсцьсoт - šeścsót

601

ШЭСЦЬСОТ АДЗІН
шэсцьсoт адзін - šeścsót adzín

606

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬ
шэсцьсoт шэсць - šeścsót šeść

616

ШЭСЦЬСОТ ШАСНАЦЦАЦЬ
шэсцьсoт шасна́ццаць - šeścsót
šasnáccać

660

ШЭСЦЬСОТ ШЭСЦЬДЗЯСЯТ
шэсцьсoт шэсцьдзя́сят - šeścsót
šeśćdziasiat

700

СЕМСОТ
семсoт - siemsót

702

СЕМСОТ ДВА
семсoт два - siemsót dva

707

СЕМСОТ СЕМ
семсoт сем - siemsót siem

727

СЕМСОТ ДВАЦЦАЦЬ СЕМ
семсoт два́ццаць сем - siemsót
dváccać siem

770

СЕМСОТ СЕМДЗЕСЯТ
семсoт се́мдзя́сят - siemsót
siémdziesiat

800

ВОСЕМСОТ
восемсoт - vosiemsót

803

ВОСЕМСОТ ТРЫ
восемсoт тры - vosiemsót try

808

ВОСЕМСОТ ВОСЕМ

восемсџт вџсем - vosiemsџt vџsiem

838

ВОСЕМСОТ ТРЫЦАЦЬ ВОСЕМ

восемсџт трыцццц вџсем -
vosiemsџt tryccać vџsiem

880

ВОСЕМСОТ ВОСЕМДЗЕСЯТ

восемсџт вџсемдзесят - vosiemsџt
vџsiemdzesiat

900

ДЗЕВЯЦЬСОТ

дзевяцџсџт - dzieviaćsџt

904

ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРЫ

дзевяцџсџт чатыры - dzieviaćsџt
ćatýry

909

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯЦЬ

дзевяцџсџт дзѐвяцџ - dzieviaćsџt
dziećiać

949

ДЗЕВЯЦЬСОТ СОРАК ДЗЕВЯЦЬ

дзевяцџсџт сџрак дзѐвяцџ -
dzieviaćsџt sџrak dziećiać

990

ДЗЕВЯЦЬСОТ ДЗЕВЯНОСТА

дзевяцџсџт дзевяноста -
dzieviaćsџt dzievianџsta

老虎

М

ТЫГР

тыгр - tyhr

老鼠
小

Ғ

МЫШ

мыш - myř

老鼠
大

М

ПАЦУК

пацýк - paćúk

兔子

М

ТРУС

трýс - trus

獅子

М
леў
леў - lieŭ

驢

М
асёл
асёл - asiól

大象

М
слон
слон - slon

鳥

Ғ
птушка
птушка - ptúška

公雞

М
пеўнік
пеўнік - piéŭnik

鴿子

М
голуб
голуб - hólub

鵝

Ғ
гусь
гусь - huś

昆虫

Н
насякомае
насякомае - nasiakómaje

甲虫

М
жук
жук - žuk

蚊子

М
камар
камар - kamár

蒼蠅

Ғ
муха
муха - múha - túcha

螞蟻

Ғ
мурашка
мурашка - muráška

鯨

М
кіт
кіт - kit

鯊魚

Ғ
ақула
ақула - akúla

海豚

М
дэльфін
дэльфін - delfín

蝸牛

М
смоўж
смоўж - smouž

青蛙

Ғ
жаба
жаба - žába

經常

часта
часта - časta

立即

неадкладна
неадкладна - nieadkládna

突然

раптам
раптам - ráptam

雖然

хоць
хоць - choć

體操

Ғ
гімнастыка
гімнастыка - himnástyka

網球

М
тэніс
тэніс - ténis

跑步

М
бег
бег - bieh

自行車
運動

M
веласпорт
веласпóрт - vielaspórt

高爾夫

M
гольф
гольф - hólf

溜冰

N
катанне на каньках
катáнне на канька́х - katánnie na kańkách

足球

M
футбол
футбóл - futból

籃球

M
баскетбол
баскетбóл - baskietból

游泳
運動

N
плаванне
пла́ванне - plávannie

潛水

M
дайвінг
да́йвінг - dájvinh

徒步旅行

M
пешы турызм
пéшы туры́зм - piéšy turýzm

英國

F
Вялікабрытанія
Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija

西班牙

F
Іспанія
Іспа́нія - Ispánija

瑞士

F
Швейцарыя
Швейца́рыя - Šviejcáryja

意大利

F
Італія
Іта́лія - Itálija

法國

F

Францыя
Фра́нцыя - Fráncyja

德國

F

Германія
Герма́нія - Hiermánija

泰國

M

Тайланд
Тайла́нд - Tajlánd

新加坡

M

Сінгапур
Сінгапу́р - Sinhapúr

俄羅斯

F

Расія
Расі́я - Rasíja

日本

F

Японія
Япо́нія - Jarónija

以色列

M

Ізраіль
Ізраї́ль - Izráil

印度

F

Індыя
Інды́я - Índyja

中國

M

Кітай
Кіта́й - Kitáj

美國

PL

Злучаныя Штаты Амерыкі
Злу́чаныя Шта́ты Аме́рыкі -
Zlúčanyja Štáty Amiéryki

墨西哥

F

Мексіка
Мексі́ка - Miéksika

加拿大

F

Канада
Кана́да - Kanáda

智利

F
Чылі
Чылі - Čyli

巴西

F
Бразілія
Бразілія - Brazilija

阿根廷

F
Аргенціна
Аргенціна - Arhienciņa

南非

F
Паўднёвая Афрыка
Паўднёвая А́фрыка - Paŭdnioņaja
Áfryka

尼日利亞

F
Нігерыя
Нігерыя - Nihieryja

摩洛哥

F
Марока
Маро́ка - Maróka

利比亞

F
Лівія
Лі́вия - Līvija

肯尼亞

F
Кенія
Ке́нія - Kiēņija

阿爾及利亞

M
Алжыр
Алжы́р - Alžŭr

埃及

M
Egipt
Егі́пет - Jehípiet

新西蘭

F
Новая Зеландыя
Но́вая Зелáндыя - Nónaja Zielándyja

澳大利亞

F
Аўстралія
Аўстра́лія - Aŭstrálija

非洲

F

Афрыка
Áfryka - Áfryka

歐洲

F

Еўропа
Еўропа - Jeŭrópa

亞洲

F

Азія
Áзія - Ázija

美洲

F

Амерыка
Амэрыка - Amiéryka

一刻

чвэрць гадзіны

чвэрць гадзіны - čverć hadzíny

半個小時

паўгадзіны

паўгадзіны - paŭhadzíny

四十五分鐘

тры чвэрці гадзіны

тры чвэрці гадзіны - try čvérci
hadzíny

1:00

адна гадзіна

адна гадзіна - adná hadzína

2:05

дзве гадзіны пяць хвілін

дзве гадзіны пяць хвілін - dzvie
hadzíny piac chvilín

3:10

тры гадзіны дзесяць хвілін

тры гадзіны дзесяць хвілін - try
hadzíny dziésiać chvilín

4:15

чвэрць пятай

чвэрць пятай - čverć piátaj

5:20

пяць гадзін дваццаць

хвілін

пяць гадзін дваццаць хвілін - piac
hadzín dváccać chvilín

6:25

шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін

шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін
- šeść hadzín dwáccać pięć chwilín

7:30

палова восьмай

палова восьмай - połówa wósmaj

8:35

восем трыццаць пяць
восем трыццаць пяць - wósiem
trýccać pięć

9:40

без дваццаці хвілін
дзесяць

без дваццаці хвілін дзесяць - biez
dwaccací chwilín dziesiąć

10:45

без чвэрці адзінаццаць

без чвэрці адзінаццаць - biez čwérci
adzináccać

11:50

без дзесяці хвілін
дванаццаць

без дзесяці хвілін дванаццаць -
biez dziesiací chwilín dvanáccać

12:55

без пяці хвілін гадзіна

без пяці хвілін гадзіна - biez pięć
chwilín hadzína

凌晨一點

адна гадзіна ночы

адна гадзіна ночы - adná hadzína
nóčy

下午兩點

дзе гадзіны папаўдні

дзе гадзіны папаўдні - dzwie
hadzíny paraŭdni

上個星期

мінулы тыдзень

мінулы тыдзень - minúly týdzień

這個星期

гэты тыдзень

гэты тыдзень - héty týdzień

下個星期

наступны тыдзень

наступны тыдзень - nastúpny
týdzień

去年

мінулы год
мінúлы год - minúly hod

今年

гэты год
гэты год - héty hod

明年

наступны год
наступны год - nastúpny hod

上個月

мінулы месяц
мінúлы мэсяц - minúly miésiac

這個月

гэты месяц
гэты мэсяц - héty miésiac

下個月

наступны месяц
наступны мэсяц - nastúpny miésiac

2014-01-01

**першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года**
пёршага стúдзеня дзве ты́сячы
чатырна́ццатага го́да - piéršaha stúdzienia
dzvie t́ysiačy čatyrnáccataha h́oda

2003-02-25

**дваццаць пятага лютага дзве
тысячы трэцяга года**
два́ццаць пя́тага лю́тага дзве ты́сячы
трэ́цяга го́да - dváccač piátaha liútaha dzvie
t́ysiačy tréciaha h́oda

1988-04-12

**дванаццатага красавіка тысяча
дзевяцьсот восемдзесят восьмага
года**
двана́ццатага красаві́ка ты́сяча
дзе́вяцьсо́т во́семдзе́сят во́сьмага го́да -
dvanáccataha krasaviká t́ysiača dzieviačsót
vósiemdziesiat vósmaha h́oda

1899-10-13

**трынаццатага кастрычніка тысяча
восемсот дзевяноста дзявятага
года**
трына́ццатага кастры́чніка ты́сяча
восемсо́т дзевяно́ста дзяв́ятага го́да -
trynáccataha kastrýčnika t́ysiača vosiemsót
dzievianósta dziaviátaha h́oda

1907-09-30

**трыццатага верасня тысяча
дзевяцьсот сёмага года**
тры́ццатага ве́расня ты́сяча дзевя́цьсо́т
се́мага го́да - tryccátaha viérasnia t́ysiača
dzieviačsót siómaha h́oda

2000-12-12

**дванаццатага снежня
двухтысячнага года**
двана́ццатага снё́жня
двухты́сячнага го́да - dvanáccataha
sniéžnia dvucht́ysiačnaha h́oda

額頭

M
лоб
лоб - lob

皺紋

F
маршчына
маршчына - marščyna

下巴

M
падбародак
падбародак - padbaródak

臉蛋

F
шчака
шчака - ščaká

胡子

F
барада
барада - baradá

睫毛

PL
вейкі
вэйкі - viéjki

眉毛

N
брыво
брыво - bryvó

腰

F
талія
тáлія - tálija

后頸

F
патыліца
патыліца - patýlica

胸膛

F
грудная клетка
грудна́я клéтка - hrudnája kliétka

拇指

M
вялікі палец
вялікі пáлец - vialíki páliec

小指

M
мезенец
мэзенец - miézieniec

無名指

M

безназоўны палец

безназоўны палец - bieznazoŭny
páliec

中指

M

сярэдні палец

сярэдні палец - siarédni páliec

食指

M

указальны палец

указальны палец - ukazálny páliec

腕

N

запясце

запясце - zapiáscie

指甲

M

пазногаць

пазногаць - paznóhać

腳跟

F

пятка

пятка - piátka

脊柱

M

пазваночнік

пазваночнік - pazvanóčnik

肌肉

M

мускул

мускул - múskul

骨頭
身體

F

косць

косць - kość

骨骼

M

шкілет

шкілет - škiliét

肋骨

N

рабро

рабро - rabró

椎骨

M

пазванок

пазванок - pazvanók

膀胱

M

мачавы пузыр

мачавы́ пузыр - mačavý puzýr

靜脈

F

вена

véna - víéna

動脈

F

артэрыя

артэрыя - artéryja

陰道

F

похва

póхва - róchva

精子

F

сперма

спёрма - spíérma

陰莖

M

пеніс

pénis - riénis

睪丸

N

ячка

ячка - jajéčka

多汁

сакавіты

сакавіты - sakavítu

辣

востры

vóстры - vóstry

咸

салёны

салёны - saliónu

生

сыры

сыры - syrú

熟

вараны

váраны - váranu

害羞

сарамлівы
сарамлівы - saramlívy

貪心

прагны
прагны - práhny

嚴格

строгі
строгі - stróhi

聾

глухі
глухі - hluchí